

мире, признанных в соответствии с Конвенцией об охране мирового наследия 1972 г. «универсальной ценностью». Мирский замок был включён в список ЮНЕСКО в 2001 г.

Таким образом, одно из ключевых направлений социального-экономического развития в Республике Беларусь состоит в познании традиций национальной культуры. Каждый из нас является носителем национальной идентичности. Для это необходимо изучать историю, культуру и язык и не потерять историческую связь между поколениями.

Список использованных источников

1. Подготовка научных кадров как основа развития национальной высшей школы в Республике Беларусь // Интернет-портал <https://tsutmb.ru>. Режим доступа: https://tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/2021/lich_prof_razvitie/7/Kapranova.pdf. – Дата доступа: 16.03.2023.
2. Традиции, понятие, происхождение и проблематика // Интернет портал <https://intellect.icu>. Режим доступа: <https://intellect.icu/traditsii-ponyatie-proiskhozhdenie-i-problematika-8092?ysclid=lf6v59xwmv812431678>. – Дата доступа: 16.03.2023.
3. Особенности белорусской национальной идентичности // Интернет-портал <https://thinktanks.by>: Режим доступа: <https://thinktanks.by/publication/2017/02/23/osobennosti-beloruskoy-natsionalnoy-identichnosti.html>. – Дата доступа: 16.03.2023.
4. Мирский замок // Интернет портал <https://mirzamak.by/>. Режим доступа: <https://mirzamak.by/>. – Дата доступа: 13.03.2023.

УДК 811.161.3'373.613:630

КРЫНІЦЫ ІНШАМОЎНЫХ ЗАПАЗЫЧАННЯЎ ЛЕСАГАСПАДАРЧЫХ ТЭРМІНАЎ

Гуліцкая Т.П., ст. выкл.

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт, г.Мінск, Рэспубліка Беларусь

Запазычванне з іншых моў з'яўляецца адным з важных спосабаў узбагачэння як агульнаўжывальнай лексікі, так і яе тэрміналагічнага складу. Вылучаюць унутрымоўныя і экстралінгвістычныя прычыны запазычвання тэрмінаў. Да ўнутрымоўных можна аднесці адсутнасць у мове эквіваленту для новага прадмета ці паняцця, імкненне пазбегнуць полісеміі, аманіміі, тэндэнцыю да выражэння асобнага паняцця асобным словам. Асноўнай экстралінгвістычнай прычынай запазычання лічыцца патрэба ў намінацыі, а тыповая форма такога запазычання – прыняцце наймення разам з канкрэтнай рэаліяй або паняццем [1, с. 7].

Іншамоўныя запазычанні займаюць важнае месца ў працэсе фарміравання лесагаспадарчай тэрмінасістэмы і з'яўляюцца намінантамі батанічных (агамета, кіпарыс), дэндралагічных (эпіфіты, тэрафіты, антагенез), глебазнаўчых (алафан, палыгарскіт, дрэнаж), лесазнаўчых (ландшафт, банітэт, экатоп), фітапаталагічных паняццяў (анемахарыя, трахеамікоз), анатоміі раслін (арганэлы, мітахондрыі, строма) і інш. [2, с. 19]. Крыніцамі запазычання з'яўляюцца англійская, нямецкая, французская, грэчаская, лацінская і іншыя мовы, пры гэтым праблему ўяўляе высвятленне крыніц запазычвання, паколькі вызначэнне крыніцы запазычвання ў розных тыпах слоўнікаў і ў манаграфіях адрозніваюцца.

Значны пласт лесагаспадарчай тэрміналогіі складаюць тэрміны грэчаскага і

лацінскага паходжання, прадстаўленыя адносна раўнамерна. Тэрміны, запазычаныя з **лацінскай мовы**: адвекцыя – (ад лац. *advectio* – дастаўка), асектатары (ад лац. *aspektator* – пастаянны спадарожнік), вегетацыя (ад лат. *vegetatio* – ажыўленне, рост), гумус (ад лац. *humus* – зямля, глеба), гібрыд (ад лац. *hibrida* – помесь) інтрадукцыя (ад лац. *introduction* – увядзенне); меліярацыя (ад лац. *melioration* – паляпшэнне); сукцэсія (ад лац. *successio* – пераемнасць, наследаванне); калюс (ад лат. *callus* – тоўстая скура, мозоль); эдыфікатары (ад лац. *aedificator* – будаўнік) і інш.

Да тэрмінаадзінак **грэчаскага** паходжання адносяцца: гамеастан (ад грэч. *homoios* – падобны, аднолькавы і *stasis* – нерухомаць, стан; эўрыбіён (ат грэч. *euri* – «шырокі» і грэч. *bion* – «які жыве»); сімбіёз (ад грэч. *symbiosis* – сумеснае жыццё); архегоній, (грэч. *αρχη* – пачатак, *ὄν* – нашчадак); мікарыза (ст.-грэч. *μύκης* – грыб і ст.-грэч. *ρίζα* – карань) і інш.

Пэўную частку ў беларускай лесагаспадарчай тэрміналогіі складаюць тэрмінаадзінакі, запазычаныя з **французскай мовы**: бусоль (ад фр. *boussole* – компас); баскет (ад фр. *bosquet* – лясок, гаёк); бродэры (ад франц. *broderie* – вышыванне); дрэнаж (ад фр. *drainage* – асушэнне).

У меншай ступені сустракаюцца тэрмінаадзінакі з **нямецкай**: ландшафт (ад ням. *Landschaft* 'разнавіднасць мясцовасці'); эдэльвейс (нем. *Edelweis* от *edel* – высакародны і *Weiss* – белы); а таксама **англійскай** біём (ад. англ. *biomy*) моў.

Такім чынам, да разраду запазычаных слоў адносяць як словы, што прыйшлі ў мову без змен, так і словы, што былі зменены падчас запазычвання і маюць адрозненні ад адпаведных прататыпаў. У тэрміналогіі лясной гаспадаркі сярод іншамоўных тэрмінаў пераважаюць грэцызмы і лацінізмы, значны пласт займаюць таксама галіцызмы і тэрміны нямецкага паходжання.

Спіс выкарыстаных крыніц

1. Станкевіч, А. А. Мова і грамадства: міжмоўныя кантакты і лексічнае ўзаемадзеянне ў беларускіх народных гаворках / А. А. Станкевіч. – Мінск : РІВШ, 2012. – 220 с.
2. Русак, В. У. Тэматычная класіфікацыя тэрмінаў лясной гаспадаркі / В. У. Русак // *Общественные и гуманитарные науки : материалы 86-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов, Минск, 31 января - 12 февраля 2022 г.* – Минск : БГТУ, 2022. – С. 108–110.

УДК 811.161.1'06-25:004

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ В ИНТЕРНЕТ-ЧАТАХ

Гулицкая Т.П., ст. преп., Каминская Я.Д., студ.

*Белорусский государственный технологический университет,
г. Минск, Республика Беларусь*

В последнее время интернет является неотъемлемой частью жизни и огромной сферой функционирования языка как средства общения. Первая основная особенность общения в чатах – использование разговорного стиля. Нельзя не согласиться с точкой зрения Г. А. Трофимовой, что «любой чат либо сайт особенно ярко высвечивает пробелы в орфографической, пунктуационной и стилистической грамотности его создателей,